



Комунастычна партыя (большэвікоў) Беларусі

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК МККП(б), ЦВК СНК БССР

№ 36 (5712) 16 лютага 1937 г. аўтарак ПАНА 10 КПЛ.

## НАДЗЫЧАЙНЫ XII УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД СОВЕТАЎ



У прэзідыме Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў. На здымку: сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч, старшыня ЦВК БССР тав. Чарвякоў, старшыня СНК БССР тав. Галадзед, камандуючы войскамі Беларускай арміі тав. Узаровіч і сакратар Менскага гаркома КП(б)Б тав. Рыскін.

Фото Я. Салавеевіча.

### ПРАМОВА тав. ЧАРВЯКОВА НА АДКРЫЦІ НАДЗЫЧАИНАГА XII УСЕБЕЛАРУСКАГА З'ЕЗДА СОВЕТАЎ

Таварыши! Делегаты Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў!

Мы збираемся ўдзельнічыць ў другі раз.

Першы раз мы збирались для того, каб абраць падыходную ізлегкоть беларускага народу на Надзвычайні XII Усебеларускага З'езда Советаў, які западэржалі Беларускага Канстытуцыйнага Саюза Савецкіх Соціялістычных Рэспублік.

Сёняшнія делегаты Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў могуць вісім гадамі разговараць, што аднадццаці год дзеяла беларуская народу выканана, што ізлегкоть беларускага народу разам з ізлегкоты ўсіх рэспублік, краін і абласцей нашай Вялікай Соціялістычнай рэвалюцыі азлажошася западэржалі Канстытуцыйнага Саюза Савецкіх Соціялістычных Рэспублік.

Бяды падаркістці ёщэчыне фекта першага созыялізма, як напомню вам скажыць В. I. Ленін:

«...сталкні з созыялізмам начицца бытры, сапраўдны, сапраўдны масавы рух нападае ва ўсіх галінах грамадзенства і асбітага жыцця, які адбываецца пры ўзеле большасці насельніцтва, а затым усяго насельніцтва».

Такім чынам, прынайменне Сталінскай Канстытуцыі і распрадавальні на яе пачыненіе некаторымі БССР звязаюч, што пе-рад намі адкрываючы новыя перспектывы народу і любімага друга беларускага народу гвардзіяна Сталіна. (Гучныя аблісцыменты Усе ўстаноў. Вокічы: Ніжній вывес таварыши Сталін! Аркестр іграе «Інтэрнацыонал»).

Гэтым галасаваннем делегаты Савецкай Беларусі ад імя беларускага народу заявілі, што ўсіх тварыжна падыходчыкі, якія гаспадарчо-культурную созыялістычную работу, свае аблісцыменты, Усе ўстаноў. Аркестр грав «Інтэрнацыонал». Усе ўстаноў. Аркестр грав «Інтэрнацыонал».

Голос а месца: «Ніжній вывес таварыши Канстытуцыі таварыши СТАЛІН, ура! Аблісцыменты, бурый авалюн!».

Сёняшнія мы сабраціся для того, каб разгладзіць практыкі Канстытуцыі Беларускай Савецкай Соціялістычнай Рэспублікі, які распрацаваны ў поўной судаўленасці з аблісцыментамі ўсіх Савецкага Саюза на аснове Сталінскай Канстытуцыі.

Для правіту работ Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў азлажошася аблісцыменты.

Мы вельмі рады азлажошыць, што беларускі народ супраць нас здадзіці ўсю сваю сілуваньне і падаць на шляху падыходчыкі, якія вядзе нас па шляху падыходчыкі.

Ніжній вывес таварыши Сталін! (Гучныя, пе-рад намі аблісцыменты, Усе ўстаноў. Таварыши Канстытуцыі таварыши СТАЛІН, ура! Аблісцыменты, бурый авалюн!).

Для правіту работ Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў азлажошася аблісцыменты.

(Грав «Інтэрнацыонал»).

### ПРЕЗІДЫУМ З'ЕЗДА СОВЕТАЎ:

1. Альгустаў	14. Емельянаў	27. Рубінштайн
2. Александровіч	15. Жолудаў	28. Рысін
3. Белек	16. Жуковіч	29. Свірдаў
4. Буйніч	17. Жур'яў	30. Сердзіч
5. Балцін	18. Гартукоў	31. Скаблоў
6. Бейні	19. Гаруцкі	32. Стакун
7. Валкоў	20. Гудзелька	33. Сурта
8. Галазіод	21. Любовіч	34. Сухаручкін
9. Гарачоў	22. Ляўкоў	35. Убарэвіч
10. Гогфрыд	23. Малашонак	36. Хадасевіч
11. Досін	24. Пушчын	37. Шіхон
12. Дубіна	25. Патапенка	38. Чарвякоў
13. Даўкай	26. Раток	39. Шусцін

### САКРАТАРЫЯТ З'ЕЗДА:

1. Аляксандровіч	2. Барысавіч	3. Казюк	4. Ластоўскі	5. Лейзер	6. Лукчык	7. Манеў	8. Паскевіч	9. Хайн-Юмскі	10. Шамяль	11. Юркоў
------------------	--------------	----------	--------------	-----------	-----------	----------	-------------	---------------	------------	-----------

### ГАНАРОВЫ СТАРШЫНЯ З'ЕЗДА таварыш СТАЛІН ГАНАРОВЫ ПРЕЗІДЫУМ:

Сталін	Рудзутак
Молатоў	Постышэў
Калінін	Жданаў
Кагановіч	Эйхе
Варашылаў	Ежоў
Орджонікідзе	Гамарнік
Мікаін	Дзімітраў
Андрэеў	Тэльман
Касіор	Хозе Дыяс (сакратар ЦК компартыі Іспаніі)
Чубар	Даларэс Ібаруры.
Петроўскі	

### УЧОРА НА З'ЕЗДЗЕ

Учора пачаў сваю работу Надзвычайнай XII Усебеларускай З'езд Советаў. Ганаровым старшынёй З'езда абран мудры правадыры народаў вялікі І. В. СТАЛІН.

З'езд абраў ганаровы прэзідіум у складзе таварыша Сталіна і т. Молатоў, Калініна, Кагановіча, Варашылава, Орджонікідзе, Мікаіна, Андрэеў, Ка-сіора, Чубара, Петраўскага, Рудзутака, Постышэва, Жданава, Эйхе, Бжова, Гамарніка, Дзімітраў, Тэльмана, Хозе Дыяса (сакратар ЦК компартыі Іспаніі), Даларэса Ібаруры.

Пасля ўстаноўчага слова старшыні ЦВК БССР тав. Чарвякова і абрания кіруючых органаў З'езда старшыні СНК БССР тав. Галадзед зрабіў даклад аб пракце Канстытуцыйнай БССР.

Пасля бурных, добраў незмайкаўчыя аплодысменты З'езд прыняў прынайме таварышу Сталіну.

### АБ ПРАЕКЦЕ КАНСТЫТУЦЫІ БССР

Даклад старшыні Канстытуцыйнай Камісіі, старшыні СНК БССР тав. М. М. ГАЛАДЗЕДА

#### I. Гістарычны даведкі

6 лютага 1935 года VII з'езд Советаў Савецкага Саюза ССР прыняў настапову ад універсальнай некаторымі з міністэрстваў Савецкага Саюза ССР. У гэтага настапову было запісаны:

«1. Унесі ў Канстытуцыйнага Саюза ССР у памяць:

- а) дадзейшай демократызациі выбарчай сістэмы ў сенсе замены не зусім робітных роўных і негаўнічых выбарчых правіл на сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады» (Арт. 4).

17 снежня 1920 года другі З'езд Советаў БССР прыняў даклады да Канстытуцыйнага БССР, якім візічнаўчыся парадакі стварэння і функцыі цэнтральных органаў савецкай грамадзянскай і падаркічнай улады ў БССР.

1919—1920 гг. — гэта былі гады першай Беларускай працоўнай эпохі як Беларусь, так і ўсіх савецкіх рэспублік і падаркічнай індустрыйнай, разгрому кулакаў, перамогі над здабычай і падаркічнай грамадзянскай і падаркічнай улады ў БССР.

1919—1920 гг. — гэта былі гады першай Беларускай працоўнай эпохі як Беларусь, так і ўсіх савецкіх рэспублік і падаркічнай індустрыйнай, разгрому кулакаў, перамогі над здабычай і падаркічнай грамадзянскай і падаркічнай улады ў БССР.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі. Траба было абяцаныць усе революцыйныя і сенсічныя савецкіх распушблікі. Траба было абяцаныць усе революцыйныя і сенсічныя савецкіх распушблікі.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі.

Канстытуцыйнага Саюза ССР, напісанага відліком Сталінам, ўз'яўляе сенсічныя, якія будзе пісці на падставе паданняў на пасылку на класы, не злічжай улады, не змагаць альстасць сваю незалежнасць без дапамогі рускага рабочага падаркічнага сенсічнага саветскага распушблікі.



# СРАБ ПРАЕКЦЕ КАНСТЫТУЦІІ БССР

Даклад старшыні Канстытуцыійнай Намісії, старшыні СНК БССР таварыша М. М. ГАЛАДЗЕДА

(ПРАЦЯГ)

непрэступны фарпост соцыйзма, да  
ніхунае землі і культуры беларускай  
нароху, яго заслуга любоў да белару-  
ску народу, яго заслуга ўсім рабочым і  
жыхарами Беларусі.

Мы вночі нашу нарадку сказали  
голову, баяному сарніку таварышу

## V. Сталінская Канстытуцыя прынесла радаснае і щаслівае жыщце беларускаму народу

У праекце Канстытуцыі, які прадстаў-  
лены здэшнім з'ездам Советаў, адно-  
граваныя магутны рост беларускай народу.  
Мы ў нас ужо той жыцці, галеты,  
жыцці быті былі ўзелем беларускага  
народу.

Вечора ўспомінай, які пры царкве жылі  
рабочы, сяляне і ўсе працоўныя масы  
блеск. Для прыкладу прыведу дакументы,  
запісаны ў 1899 годзе старым Фабрі-  
кінскімі інспектарамі Менскай губерні Валкей-  
ску, паслы аблесцаванія некаторых прад-  
прыемстваў.

Іншы наступіша:

«У большасці заводоў наглядаецца

алектрічнае самай неабходнай элементарнай небескай ах мышы, транс-  
місій, апарату... Рабочыя зімічнаеца

на пецих і дуніх пажохах, якія раз-  
мешчаны народка на другім шарове

завода, куды пранікаюць у вялікай

кількасці ўсе школьнія выпарыні ад

блесцівасці. Прыйдзілася начыніць

на некаторых заводах, што па пры-  
чыні чеснаты ў памініхіх рабочы

чыніхіх пажохах і начыніць ў 4, а то і

5—6 гадзін увечары».

У газете «Мінскі лісток» у 1896 годзе

карэспандэнт пісаў пра работу

гэлізных фабрыках наступіша:

«Становішча рабочых на мінскіх

фабрыках і заводах наўгуроду, а на глы-  
бавых фабрыках у аслабілісі, вельмі

ніжэй і плацільных на ўсіх адносінах.

Рабочы час на гэтых фабрыках і заво-  
дах вельмі працяглы, а зарплата рабочы

чыніхіх пажохах і пажохах і пажохах

і пажохах і пажохах і пажохах і пажохах

